

ЗАМЯШЧАЮЧАЯ СЯМ'Я.

З мэтай клопату аб пажылым чалавеку ў Тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва дзейнічае такая форма сацыяльнага абслугоўвання як замяшчаючая сям'я.

Замяшчаючая сям'я - форма жыццёўладкавання паўналетняга непрацаздольнага грамадзяніна ва ўмовах сумеснага пражывання і вядзення агульнай гаспадаркі з іншай фізічнай асобай.

Паслугамі замяшчаючай сям'і можа скарыстацца:

- паўналетні непрацуючы інвалід 1 або 2 групы, непрацуючы грамадзянін, які дасягнуў 70-гадовага ўзросту, які пастаянна пражывае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: які не мае непаўналетніх дзяцей, а таксама паўналетніх дзяцей, мужа і жонкі і бацькоў, якія не з'яўляюцца інвалідамі 1 або 2 групы, якія не дасягнулі ўзросту, які дае права на пенсію па ўзросту на агульных падставах, а таксама асоба, за якой не ажыццяўляецца догляд асобай, якая атрымлівае дапамогу па доглядзе за інвалідам 1 групы або асобы, якая дасягнула 80-гадовага ўзросту, не заключаны дагавор рэнты альбо дагавор пажыццёвага ўтрымання.

Аказваць сацыяльныя паслугі ў такім выпадку можа дзеездольны грамадзянін ва ўзросце ад 18 да 65 гадоў, які пастаянна пражывае на тэрыторыі Беларусі, які не з'яўляецца інвалідам 1 або 2 групы і асобай, якая абавязана па законе ўтрымліваць паўналетняга непрацаздольнага грамадзяніна (далей - памочнік).

Грамадзянін, які вырашыў скарыстацца паслугамі замяшчаючай сям'і або падае свайму памочніку жылплошчу, альбо сам пераязджае да яго. Пры гэтым перадачы права ўласнасці не адбываецца. Абавязковая ўмова – асоба, якая патрабуе догляду павіна жыць у асобным пакоі.

Для заключэння дагавора аказання сацыяльных паслуг у замяшчаючай сям'і, неабходна падаць:

- памочніку:
 - пісьмовую заяву;
 - дакумент, які сведчыць асобу грамадзяніна;
 - звесткі аб даходах за месяц, папярэдні падачы заявы, - пры іх наяўнасці;
 - медыцынскую даведку аб стане здароўя, якая змяшчае інфармацыю аб

адсутнасці захворванняў, прадугледжаных пералікам захворванняў, пры наяўнасці якіх асобы не могуць быць апекунамі - на сябе і на кожнага пражываючага разам з ім паўналетняга члена яго сям'і.

- паўналетні непрацаздольны грамадзянін прадастаўляе:

-дакумент, які сведчыць асобу:

-пасведчанне інваліда- для грамадзян, якія адносяцца да дадзенай катэгорыі;

- медыцынскую даведку аб стане здароўя, якая змяшчае інфармацыю аб наяўнасці медыцынскіх паказанняў і (або) адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў для аказання сацыяльных паслуг ва ўстановах сацыяльнага абслугоўвання.